

У ЦК КП(б)Б

У маі месяцы адзед кіруючых партарганаў ЦК КП(б)Б правёў абследаванне ступі партыйнага кіраўніцтва камсамолам Пешчаніцкага раёна. Матэрыялы гэтага абследавання былі потым абмеркаваны на шырокай нарадзе сакратарату райкомаў ЦК КП(б)Б. На падставе матэрыялаў абследавання і абмену думкамі на нарадзе бюро ЦК КП(б)Б прынятае рашэнне, у якім прынята партыйнае кіраўніцтва камсамолам у Пешчаніцкім раёне зусім незадавальняючы.

Пешчаніцкі райком КП(б)Б замест штодзённага кіраўніцтва і канкрэтнай дапамогі райкому камсомала самахіміўся ад кіраўніцтва камсомалам, у выніку чаго работа камсомольскай арганізацыі і палітычнае выхаванне моладзі ў раёне застаецца зусім незадавальняючы.

Пярвічны партыйны арганізацыі да якога важнейшага пытаньня, як кіраўніцтва камсомалам, палішлі фармальна, бяздзейнае вызначэнне партпрымацельства, які ў сваёй большасці не забяспечылі неабходнай дапамогі камсомольскім арганізацыям у справе камуністычнага выхавання моладзі.

У выніку незадавальняючага кіраўніцтва камсомалам з боку РК КП(б)Б і пярвічных партыйных арганізацыяў у большасці пярвічных камсомольскіх арганізацыяў сучасна камсомольства, асабліва абаронная работа сярэд моладзі, не гледзячы на спецыяльнае ўказанне ЦК КП(б)Б, да гэтага часу не арганізавана культурна-масавая работа сярэд моладзі.

Бюро ЦК КП(б)Б указала Пешчаніцкаму РК КП(б)Б і сакратарату тав. Скараходу, што самахіміўся райкома ад кіраўніцтва зямлі важнейшым палітычным участкам работы, як работа сярэд моладзі, сведчыць аб сур'езным прарыве ў рабоце Пешчаніцкага партарганаў.

Бюро ЦК, выходзячы з гэтага, пранала Пешчаніцкаму РК правесці на пярвічных партыйных мерапрыемствах на амяшчэнню кіраўніцтва і дапамогі камсомольскай арганізацыі.

Райкому праналава да 15 чэрвеня падрыхтаваць і зацьвердзіць на бюро РК 18 чалавек найбольш падрыхтаваных і прэражных камуністаў у якасці кіраўнікоў камсомольскіх школ на вывучэнню гісторыі партыі. Да гэтага-ж тэрміну разглядаць і апрацаваць на бюро РК усе кіраўніцтва камсомольскіх школ на вывучэнню гісторыі партыі і школ палітграматы можа ўтварыцца толькі на рашэнне райкома камсомала з абавязковым зацьверджаннем РК КП(б)Б.

Загаворка культурна-масавая ЦК КП(б)Б абавязвае ўзяць на бюро кіраўніцтва камсомольскім працэсамі, а бюро рай-

кома ўстанавіць стражэйшы нагляд за рэгулярнай работай працэсамі і якасцю прапрацоўкі кожнай тэмы на працэсамі-нары.

Райкому праналава рэгулярна заслухоўваць справадачы РК камсомала аб рабоце камсомольскіх школ, асабліва чыя-какрытую дапамогу камсомала ў палітычна-адукацыйнай рабоце камсомольскіх школ; не раздзі аднаго разу ў месці ставіць на камсомольскіх актывах даклады на міжаронных і ўнутраных пытаннях, забяспечыўшы гэты актывы лепшымі дакладчыкамі з членаў бюро РК КП(б)Б і зацікаўленымі работнікамі; вызначыць і падрыхтаваць на працягу мая—чэрвеня групу камуністаў у 6—7 чалавек як дакладчыкаў на антырэлігійных пытаннях з тым, каб гэта група камуністаў правяла-б на сходах моладзі чыя даклады на антырэлігійных тэмах.

ЦК КП(б)Б абавязвае райком КП(б)Б у чэрвені разглядаць на бюро райкома пытанне аб пастаноўцы культурна-масавай работы сярэд моладзі, аказаўшы камсомала чыякрытую дапамогу культурна-адукацыйна і сродкамі ў арганізацыі гуртоў камсомольскай самадзейнасці (хараваы, драматычныя, музычныя і т. д.).


РК КП(б)Б даручана падрыхтаваць і ўважліва аднавіць тэмы тэатра, якога прымацаваць да камсомала для тэатрамоў і пастаноўкі абароннай работы сярэд моладзі і ўстанавіць кантроль за тым, як вызначаны тэмы і дапамога камсомала ў пастаноўцы абароннай работы.

ЦК КП(б)Б праналава райкому адміністрацыі партпрымацельства да камсомольскіх арганізацыяў, як непраўдадушыце сабе форм партыйнага кіраўніцтва і ўдзелу на камсомала, што прыводзіла да самахіміўся кіруючых партыйных арганізацыяў (РК, парткомы, партгоры) ад неправаднага штодзённага кіраўніцтва і дапамогі камсомала ў яго рабоце. Ажыццяўленне партыйнага кіраўніцтва камсомалам ускладае на бюро райкома і першага сакратара райкома, на парткомы і асабіста на сакратарату парткомаў і на партгоры.

Райкому даручана разглядаць на бюро пытанне аб выбарах кіруючых камсомольскіх арганізацыяў, аказаўшы камсомала чыякрытую дапамогу, у асаблівасці партыйнымі кадрамі, у правядзенні гэтага важнейшага палітычнага мерапрыемства і дапамагчы камсомольскім арганізацыям у падрыхтоўцы кіруючых камсомольскіх кадраў.

Тав. Скараходу даручана на райпартарганаў і лінейны дакладчык аб становішчы партыйнага кіраўніцтва камсомалам і аб выхаванні гэтага рашэння.

Усім АК, РК і РК даручана абмеркаваць гэтае рашэнне на бюро, намяніўшы канкрэтныя мерапрыемствы на ўзмацненню партыйнага кіраўніцтва камсомалам.



Менскі станкабудуўнічы завод імя Кірава освоіў вытворчасць новых станкоў пад назвай «Піла Герера», які раней уводзілі з-заграницы. На 4 чэрвеня заводам выпушчана 35 такіх станкоў. НА ЗДЫМКУ: рабочы завода Б. Маліну за змажак гэтых станкоў. Фото І. Шышко (БСФ).

ВАРОЖЫЯ МЕТАДЫ ВЫХАВАННЯ

МОЗЫР. (Нар. «Звязды») За два апошніх гады ў Мозыры змянілася п'яць загадчыкаў района. Некаторыя з іх (Русіка і Бушчэвіч) працавалі ў района ўсяго па два-тры месяцы. Цяперашні загадчык Салодкі трапіў на гэту пасаду ў другі раз. Зразумела, што ўсё гэта не магло не адбіцца на кіраўніцтва работай школ. Падбор настаўніцкіх кадраў праводзіўся павархуна, без улічэння прыватна кожнага настаўніка. Таму няма нічога здзіўляльнага ў тым, што ў разе школ райна знайшлі сабе прытулак людзі, якія ўжываюць варожыя метады выхавання дзяцей, развальваюць работу школ.

Прывядзем некалькі характэрных фактаў. У нахаўскай беларускай НСШ прадуе настаўніца Гошка. Па сваёй адукацыі і педагогічнай кваліфікацыі яна зусім не адпавядае званенню савецкага настаўніка. Але райна дапусціў яе кіраваць 4 класам. Вучні гэтага класа маюць вельмі нізкую паспяховасць. Гошка сістэматычна ўжывае фізічныя меры ўздзеяння на дзяцей. Так, вучня Карпенку Кольку Гошка аднаго разу ўдарыла дубою па твару. Ён пачаў шышо. Ужывае Гошка ў сваёй «педагагічнай» рабоце і рознага роду яшчэ.

Хто-ж такая Гошка? Адукацый і калі яна трапіла ў нахаўскую школу? На гэтыя пытанні загадчык райна адказаў, як можа. Яму вядома толькі, што яна з'яўляецца жонкай дырэктара школы Мігаса. А хто такі Мігас? Салодкі таксама не ведае. Мігас не толькі накрывае агульную дзейнасць Гошкі, але і ратунца спыняе крытыку яе варожых метадаў выхавання дзяцей з боку дзуртых настаўнікаў.

Тое, што робіцца ў нахаўскай НСШ, не з'яўляецца выключэннем. У касцюкоўскай дзурхалектываў школе творчыя ініцыятывы вывады ў справе ратунцага прытулка нейкай Арлова. За 5 месяцаў сваёй работы яна паказала сабе не толь-

кі неумам, але і варожым чалавечкам. Арлова да крыяі набіла трох вучняў. Выкідае дзайце ў халодны карыдор — сістэматычна з'яві ў практыцы работы Арловай. У выніку многія вучні зусім пачынулі наведваць школу. Алякс Салодкі не бачыць дзейнасці Арловай. Аказваецца што нішто іншае як ён пасля Арлова пачаў уваруць школу, добра вядома, што яна за такіх-ж метадаў «выхавання» дзяцей, была злыта з работы ў Лельчыцкім раёне.

Не бачыць Салодкі і варожай дзейнасці ў сабодскай НСШ. Там «настаўнік» Гарбуноў не толькі збывае дзайце, але займаецца спайваннем, размажэннем вучняў старэйшых класаў, арганізуючы вечыркы і п'янічы вечарыні. З'яўленне Гарбуноў з непрыговым выглядзе на вачх вучняў — сістэматычнае з'явішча. Нарожкі вынады наладжвання ім бока на вясковых вясельях, наведваць які ён вялікі ахвотні.

Усю гэту злычынную дзейнасць Гарбуноў прагледзеў палітычна біларуцкі кіраўніцтва райна Салодкі. Сігналам, якія пачуваюць у райна, Салодкі не назае ніякага зважання. А вядома-ж яму, што Гарбуноў прыняў на прапу ў сярэдняе навуальна-адукацыйнае і лінейны дакладчык аб сваёй мінулай педагогічнай рабоце ён не падраўнаў. Іх нішто ад яго не патрабаваў. Наогул треба амяжачы, што ў райна няма пярвічных востяк на большую частку настаўнікаў.

Тэмы рэзультаты палітычнага ратазства з боку мозырскага райна. Раёны камітэт партыі, якому вядомы амаль усё гэтыя факты варожай дзейнасці ў школах, нават не лічыць патрэбным абмеркаваць іх на бюро, каб зрабіць адпаведныя вывады ў справе ратунцага палітычнага работы школ раёна.

Р. ФРАЛОУ.

НА СХОДАХ АКТЫВАУ

У наркаммаце аховы здароўя

Выступаючы на сходах актыва рэзка крытыкуюць работу аддзелаў наркамата за іх адорванасць ад рэальнасці, бюракратычны стыль у рабоце, наўвагу да праабаванні месц. Прамоўцы прыводзілі прыклады бязраскасі аддзелаў наркамата, якія ніколі самастойна не вырашаюць ні аднаго пытаньня, бачыа адказнасці, прадуляюць гісталабэральныя адносіны да абурочых агітасцей. Іх стандартны адказ усім адзін: ідзе да наркома.

Асабліва рэзка крытыцы падлазае былі намальнічыя прафілантычнага кіраўніцтва Гранава. Маладыя ўрачы, якія звярталіся ў лясчэбнае кіраўніцтва, ніколі не атрымлівалі парады, дапамогі ў правільнай арганізацыі лясчэбнага працэсу. Але Гранаў гэтага не перажываў, не хваарэ за работу, бо ў наркома ён быў на добрым рахунку.

Актыву абвінавачвае Гранава ў тым, што ён урачам, дэзертыраўшым з раёнаў, даваў месцы ў гарадах, пры іа саадзейнасці скампраметаўшым сабе ўрачы высюваліся на кіруючыя пасады ў іншыя раёны, пры гэтым даючы ў пагранічныя раёны пасылкія неправераныя кадраў. Але, пасля ўсіх гэтых «заслуг» па развалу работ, тав. Бурачэўскі назначыў тав. Гранава загадчыкам сактара навуцы і кадраў. Гэта перастаноўка выкілае ў актыва справядлівае неўражэнне.

Разкай крытыцы падлазае работа санітарна-васельнага кіраўніцтва, інспэктароў лясчэбнага кіраўніцтва, якія, вызджаю-

чы ў раёны, замест дапамогі і парады ў рабоце, часта займаюцца голым адміністрацываннем, або рэгістрацыяй здыбўшыхся падыей.

Прыедуць, зберуць факты, спінуць блэкноты і паедуць... На месцы-ж мёр не прымуць, каб палепшыць справу.

Прафесары прапануюць, па прыкладу раду рэспублікі і абласцей, стварыць у БССР, свай навуковы медыцынскі часопіс.

Выступаючы ўказваюць, што рад урачоў, якія працуюць на некалькіх пасадах, на суміжэннях, пагоршчылі якасць сваёй работы, рэчна абсудуюць хворых, дапускаюць памылкі, што выкілае справядліваю незадавальненасць у прабоўшых. Гэтыя ўрачы пачалі адставаць у культурных і палітычных адносінах; перасталі працаваць над уласкасленнем сваёй кваліфікацыі.

На сходах актыва выступалі прафесары Мельнік, Андрэў, Гаўсман, Врук. — Але на жаль, яны вельмі мала дапамагі ў рабоце сходаў. Іны болы сінгаліся на асобных эпізодах сваёго жыцця, узаемаадносінах паміж сабою, але нічога не скасали ад тым, як лепш паставіць справу аховы здароўя насельніцтва, не далі парады аб арганізацыі падрыхтоўкі кадраў, не выкіраўлі прычыны дурнай работы інстытутаў.

Некаторыя прамоўцы зложылі прапастаўленым ім часам; вельмі часта паўтараюцца, чым ацягваюць сход актыва.

Г. ВЯРХОЎСКІ.

У Дзяржбанку

Шкодніцы інструкцыі, выдання ворагаў народу з праўлення Дзяржбанка Саюза былі накіраваны на развал важнейшых галін народнай гаспадаркі (сельскага гаспадарства, дэсазагаспадаркі, тавараабарты і інш.). Варожыя работнікі на месцах палічыходзілі да іх не крытычна і слепа праводзілі ў жыццё.

У часе пасеўнай кампаніі не вымадкава атрымліваліся тэрміновыя крэдыты на выкуп гаручага, кармоў, мінеральнага ўгнаення і інш. Кантора Дзяржбанка давала на месцы бігтанія ўстаноўкі.

Також-ж становішча і ў галіне крэдытавання тавараабарты. Ужыванне шкодніцкіх інструкцыяў прывяло да таго, што ва многах райсавах ёсць пратэрміновыя пладжоў. Гэта вядзе да зніжэння гандлю ў раёнах.

Кантора мела рад сігналаў аб гэтым з адкаляненняў. Але тут чамусці адмоўчаліся. Камісія па перагляду інструкцыяў асадала толькі адзін раз і на гэтым закончыла сваю работу, нічога пэўнага не вырашыўшы.

Кантора Дзяржбанка да гэтага часу не

дае ўстаноўкі, як дадзі быць, чым кіравацца ў рабоце. Тав. Галытоскі не зрабіў гэта і ў сваім дакладзе.

У Менску і ў некаторых раённых аддзелах Дзяржбанка штучна атрымлівалі выкашы зарплата рабочым, з мэтай выкілавання незадавальнення.

Галытоскі меў свой круг людзей. Падхалімы і п'яніцы (Кажаміка, Аляксееў) пасылаліся па два разы ў год на курорты, ім адпускалі валюткі сумы грошай у якасці матэрыяльнай дапамогі.

Характэрны такі факт. Інспэктара Маскімава неапазавоа выкілаў з некалькіх раёнаў за развал работ, а Галытоскі ўсё даваў яму новыя назначэнні. Паддаўна Маскімаў быў выкіраўты акт трафікці.

Трeba адзначыць, што прытыя на сходах была неадстагаваная. Не былі выкілаены да канца ўсе неадхопы, якія з'яўляюцца вялікім тормазам у рабоце сістэмы Дзяржбанка.

Учора вечарам актыву запаліў сваю работу.

І. Т.

У Ільнатрэсце

3 чэрвеня пачала работу парада актыва Менскага Ільнатрэста. На нарадзе прысутнічалі дырэктары Ільназаводаў, тэхніраўнікі, механікі і стаханавцы. Два дні насіжэння парады паказвалі, што Ільнатрэст да гэтага часу не перабудоваў сваёй работы ў адпаведнасці з рашэннямі Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б). Нарарада хадзіліся на візім палітычным узраўні.

Кіраўніцтва трэста т. Кроць у сваім двухгадзішнім дакладзе не ўскрыў палітычных прарываў у рабоце трэста, падхаліства, палітычнай саблюданасці, шкодніцтва, парочнай сістэмы работы. Наўважы пачын дакладчыка зрабіў набыры ўзлы і на хоць спрочак. Выступаючы гавораць вельмі аспрожна, старанна абыхадзіць вострыя вуглы. Гавораць наогул: «Трэст хрэпна падбірае кадры», «работнікі трэста, якія

вымажваюць на месцы, не дапамагаюць заводам», «трэст прадуе па-старынным» і т. д. Прывішчы ўпамяіаюцца вельмі рэдка.

Не абшлыся і без падхаліваў. Дагатава было толькі некаторым выступаючым у спрочках абвінавачаным кіраўніцтва трэста т. Кроля ў бюракратычным, фармальным метады падбору кадраў, як зара-жа выступіў у абарону яго галоўны механік трэста Ляліду і заявіў:

— Трэст — не варыянт для вывучэння кадраў. Гэта задача выключна дзайчыць дырэктароў Ільназаводаў.

Сёння — праціт спрочак. Удзельнікі нарады павіны рашуча і смела выступіць і ўскрыць усе агітасцы ў рабоце Ільнатрэста.

В. М.

У ЦВК БССР

На апошнім пасяджэнні прэзідыума ЦВК БССР былі заслушаны справадачы старшынь Быхаўскага і Перахаўскага райвыканкомаў, а таксама саадачы інструктароў ЦВК аб становішчы арганізацыйна-масавай работы саветаў у гэтых раёнах.

Прэзідыум ЦВК адзначыў, што рашэнні ЦУН з'явае ВКП(б) і VII З'езда Саветаў аб разаротванні арганізацыйна-масавай работы саветаў і пашырэнні савецкай тэмаграмы савецкімі арганізацыямі гэтых раёнаў не выкілаены. Прэзідыум райвыканкомаў на працягу 1936 года і чатырох месцаў 1937 года ні разу не заслухоўвалі даклады секцыяў і дэпутатскіх груп, не давалі парамаў у іх рабоце. Абследаваннем устаноўлен рад фактаў грубага парушэння Сталінскай Канстытуцыі ў Быхаўскім раёне: незаконныя выборы ў сельсаветы «Большавік» і «1-е мая». У большасці сельсаветаў Перахаўскага раёна мела месца парушэнні савецкай дэмакратыі, якія выразіліся ў частых зменах

старшынь сельсаветаў і каапацыяў ў склад пленумаў саветаў. Старшыня Насовіцкага, Падаронскага і Ленінскага сельсаветаў не абіраліся выбаршчыкамі.

У Быхаўскім і Перахаўскім раёнах разліка скаргі і зааў прабоўшых пастаўлен незадавальняюча. У аддзелах райвыканкомаў і многіх сельсаветах не заведзены ўчот пастаўленых скаргі і зааў. Тут яны доўга замяжваюцца.

Прэзідыум ЦВК прыняў да ведама заявы старшынь гэтых райвыканкомаў аб тым, што асабі, якія парушылі рэвалюцыйную законнасць прынятыя да судовай адкаласці. Прэзідыум ЦВК абавязваў старшынь Быхаўскага і Перахаўскага РК тт. Грыцкевіча і Белякова арганізаваць вывучэнне Канстытуцыі БССР і БССР па ўсім калітасх, саўгасах, прадыпрыемствах і арцелях. Прэзідыум ЦВК павіны сачыць за захаваннем рэвалюцыйнай законнасці і прыпытваць да ахаласці асоб, віваватых у парушэнні Канстытуцыі. (ВЕЛТА).

Абмеркаванне пытанняў трэцяга п'яцідовага плана

АБ РАЗВІЦЦІ ТУКАВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ У БССР

Ажыццяўленне лозунга таварыша Сталіна аб штодзённай вытворчасці 7—8 мільярадаў пудоў зярна патрабуе, асабліва ў нас, у Беларусі, пашырэння павелічэння ўжывання мінеральных угнаенняў над зярнавымі пасевамі. Для павышэння ураджайнасці нашых асноўных тэхнічных культур — ільну і канашель таварыша патрабуецца рэзка павелічэнне ўжывання мінеральных угнаенняў.

Вытворчасць самага распаўсюджанага ў нас таварыша фасфарытнага ўгнаення, суперфасфата, за час 2-й п'яцігодкі павялічылася ў 3,5 разы; вытворчасць фасфарытнай мукі, найбольш простага тукавага вытворчасць, выраста ў 2,5—3 разы. Рост вытворчасці калійных і азотных угнаенняў, хаця і больш значны ў параўнанні з ростам фосфатных угнаенняў, усё-ж з'яўляецца недастатковым для рэзкага задавальнення нашых патрабаванняў. Дырэктывы партыі і ўрада аб павышэнні ў 2-й п'яцігодцы прадукцыі мінеральных угнаенняў у 10 раз не былі выкілаены.

У выніку гэтага, мінеральныя ўгнаенні даваліся, галоўным чынам, пад важнейшыя тэхнічныя культуры — баваўну і цукровы бурак. Пад такімі тэхнічнымі культурамі, як ільн і каноплі, выдзялялася дадэка недастаткова мінеральных угнаенняў. Для зярнавых культур, апрача фасфарытнай мукі, ільн і то ў вельмі абмежаванай колькасці, ніякіх іншых мінеральных угнаенняў не выдзялялася.

Які-ж наметкі Галоўхімпрама на развіццё вытворчасці мінеральных угнаенняў у трэцяй п'яцігодцы? Меркуючы па артыкулу начальніка Галоўхімпрама тав. Талорскага (апублікаваны ў газете «За індустрыялізацыю» 9 мая), намачаюцца тэмы развіцця сааўнай мінеральна-тукавай прамысловасці яна неадстагаваная. Галоўхімпрам мяркуе вядзе вытворчасць мінеральных угнаенняў к

1942 году да 7,5—8 млн. тон (у пераліку на 14-процантны суперфасфат) і да 7,5 млн. тон калійных угнаенняў (у пераліку на сільвініт).

Па пярвядзінх падліках, агульнае патрэбнасць у мінеральных угнаеннях для калітасы (з улікам скаржасціна і іншых крыніц павышэння ураджайнасці: арганічных ўгнаенняў, пасеваў клеверу, люперны і інш., як пашырэння і зярнавых і тэхнічных культур) складале не менш 15—17 млн. тон фасфарытных угнаенняў (у пераліку на 14-процантны суперфасфат) і не менш 12—15 млн. тон калійных угнаенняў (у пераліку на сільвініт). Пры ўмове атрымання гэтай колькасці мінеральных угнаенняў, у калітасе будзе забяспечана сторапаніцтва ўжыванню асноўных тэхнічных культур — цукровага бурка, баваўны, ільну і канашель, на 80 проц. будуць забяспечаны сельска-агародніцкая культура і толькі на 20—25 проц. пасевы зярнавых культур. Калі да таго яшчэ ўлічыць патрэбнасць па ўгнаеннях саўгасаў, робіцца ясным, што прадукцыя мінеральных угнаенняў павіна будзе павялічана ў шмат раз у параўнанні з існуючым узроўнем.

У БССР асабліва востра адчуваецца неадстагаванасць мінеральных угнаенняў. Наша рэспубліка, як вядома, адносіцца да найбольш тукаміяк раёнаў Саюза ССР.

Па пярвядзінх наметках Наркамзема БССР, патрэбнасць у мінеральных угнаеннях па калітасаму сектару нашай рэспублікі к 1942 году вызначыцца наступнымі лікамі: у фасфарытнай мучы (20 процантнай) — 314 тыс. тон; суперфасфата — 432 тыс. тон; калійных угнаенняў — 250 тыс. тон; азотных — 142 тыс. тон (у пераліку на 20-процантны сульфат-амоній).

Далучым, што патрабаванне нам колькасць угнаення будзе выдзелена. Але-ж гэта прыдзепа завозіць з іншых раёнаў

СССР, дзе сконцэнтравана тукавая прамысловасць. Перавожа такой вялікай колькасці грузу, несумнянна, выкілае вялікія затрушчэнні ў справе перагрукі чыгуначнага транспарту.

Таму такі буйны пярвядзінны спавыдак мінеральных угнаенняў, якім з'яўляецца Беларуска ССР, павінен мець сваю тукавую прамысловасць.

Праблемай развіцця масовай тукавай прамысловасці ў нас займаюцца з пачатку першай п'яцігодкі. Ажыццяўляецца гэтай праблемай да сучаснага моманту ніколі не знізілася, а скараці, наадварот, значна ўзрастае.

Устаноўкі партыі і ўрада ў адносінах развіцця тукавай прамысловасці яна ўказваюць на тое, што вытворчасць мінеральных угнаенняў павіна развівацца бліжэй да раёнаў спавыдавання і на базе існавай сыравіны. Ворагі народу стараліся арыентаваць сааўную фасфарытна-тукавую прамысловасць на далёкаправавую сыравіну, на хібіны ачапкі. Напераць дзірэктывам партыі і ўрада, фасфарытам аддавалася вельмі мала увагі. Зусім ясна, што пашырэнне павелічэнне прадукцыі фосфатных і азотных мінеральных угнаенняў павіна ажыццяўляцца, па магчымасці, на базе існавай сыравіны.

Ільная справа з калійнымі ўгнаеннямі, наколькі сааўная сыравінавая база сконцэнтравана ў Салікамску, а мясцовыя крыніцы калія пакуль пазначаны. Як-жа абстаіць справа з сыравінай базай для тукавай прамысловасці ў БССР? На гэтыя пытанне можна адказаць зусім станоўча. БССР мае асноўную сыравіну, неабходную для развіцця ў нас вытворчасці як фосфатных, так і азотных угнаенняў. Такой сыравінай з'яўляюцца нашы фасфарыты і торф.

Ільна ў пачатку першай п'яцігодкі пачала распрацоўка Сожскага месапрадзання фасфарытаў. Па наўважых геалага-

разведаных матэрыялах, магчымыя запасы гэтага месапрадзання выкілаюцца ў 16 млн. тон фасфарытнай руды (у пераліку на канцэнтрат пярвядзіннага ўзабагаачэння). Дэтальна разведаныя эксплаатацыйныя запасы да 1936 года складалі каля 2,5—3 млн. тон. Умовы залатання сожскіх фасфарытаў не такія спрыяльныя, як гэта меркавалас

НА ДАПАМОГУ ІСПАНСКАМУ НАРОДУ

Адказ тав. Дзімітрава Рамону Леманада, Хозе Дыясу і Феліпе Прэтэлю

Тав. Дзімітраў адправіў Рамону Леманаду — сакратару рабочай сацыялістычнай партыі Іспаніі, Хозе Дыясу — генеральнаму сакратару камуністычнай партыі Іспаніі і Феліпе Прэтэлю — ч. в. аб. генеральнага сакратара ўсеагульнага рабочага саюза Іспаніі тэлеграму наступнага зместу:

«У адказ на вашу тэлеграму ад 1 чэрвеня г. г. даводзім да вашага ведама, што Вышэйшым Камуністычнага Інтэрнацыянала цалкам падтрымае вашу прапанову аб арганізацыі сумесных дзеянняў Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала, Камуністычнага Рабочага Інтэрнацыянала і міжнароднага аб'яднання профсаюзаў у абарону іспанскага народу, які падвергся нападзе германскага і італьянскага фашызма. Следуючы наступнае пагадненне ўсталявання адзінай дзейнай міжнароднага пролетарыята ў барацьбе супроць фашызма і вайны, стаячы безагрэванна на баку іспанскага народу, які геранічна змагаецца супроць фашысцкіх мяцежнікаў і інтэрвентаў, Камуністычны Інтэрнацыянал не раз звяртаўся да Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала з прапановай аб арганізацыі сумесных дзеянняў міжнародных ра-

бочых арганізацый, як самага рашучага сродку ў барацьбе супроць фашызма, у абарону дэмакратыі і міру. На жаль, гэтыя прапановы да гэтага часу не далі станоўчых вынікаў з прычыны адхілення іх кіраўніцтвам Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала.

Улічваючы сур'ёзнасць становішча, якое стварылася пасля бамбардзіроўкі Альмерні, і на падставе вашага звароту, мы прапярэм меры для ўсталявання сувязі з Сацыялістычным Рабочым Інтэрнацыяналам. Сяньня мы адправілі наступную тэлеграму старшынні Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала дэ-Брукеру (следзе тэкст тэлеграмы Брукеру).

Мы зробім усё, што ад нас залежыць, каб міжнародны пролетарыят, нарэшце, дабіўся настойнага пераможнага звышства ў справе абароны іспанскага народу ад фашысцкіх варвароў і для захавання міжнароднага міру.

Ад імя Вышэйшага Камітэта Камуністычнага Інтэрнацыянала генеральны сакратар Г. ДЗІМІТРАЎ».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Рэспубліканская артылерыя 2 чэрвеня абстрэльвала высоту Харабітас (у парку Каса дэ Кампо), Коруньскую дарогу, Французскі мост, Універсітэцкі гарадок, а таксама ваколіцы Ла Гранха (на паўночны захад ад Мадрыда). Рэспубліканская разведка і рэспубліканскія танкі неаднаразова праніклі ў размяшчэнне праціўніка на дарозе на Сеговія, не сустракаючы значнага супраціўлення.

Артилерыйская бамбардзіроўка мяцежнікаў Мадрыда прадаўжаецца.

На мадрыдскім фронце 2 чэрвеня ў канцы дня адбыўся бой паміж рэспубліканскімі знішчальнікамі, якія ахоўвалі эскадрыллю бамбардзіроўшчыкаў, і 25 фашысцкіх самалётаў «Фіт». Збіта 6 фашысцкіх самалётаў. Адна рэспубліканскі самалёт загарэўся ў паветры. Эпілаж самалёта скрыўся парануты. Аляксандр з эпілажа загінуў, два другія — ранены.

Напек рэспубліканцаў у сектары Гвадарамы прадаўжаецца. Рэспубліканцы займаюць пазіцыі, якія знаходзяцца за 8 кілометраў ад Сеговія. Мяцежнікі ў палатцы Ла Гранха абразаны і павяраюцца безупынным абстрэлу. Вылазкі мяцежнікаў з палаткі скончыліся няўдзячна. Мяцежнікі панеслі значныя страты.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

Барытаюцца хмурым надвор'ем, якое затrudняла дзейнасць фашысцкай авіяцыі, рэспубліканцы 3 чэрвеня рапайні атакавалі горны масіў Лемона. Мяцежнікі, захваціўшы зніжэнне, аказалі слабае супраціўленне. Хрыбет Лемона быў заняты рэспубліканцамі. Гэта пазіцыя паўне на даражы на Галіскало (на паўднёвы ўхад ад Більбаа). Пасля поўдня мяцежнікі імкнуліся перайсці ў контратаку на ўчастку Лемона, але вымушаны былі адступіць са значнымі стратамі.

ЛОНДАН (сталіца Англіі), 4 чэрвеня (БЭТА). Згодна паведамленням з Іспаніі, перамога баскскіх войск, захаваніх у гэтым масіве Лемона, з'яўляе на нішто ўсё праасоўванне мяцежнікаў на працягу апошніх трох тыдняў, каптаваўшы ім пазіцыі страт.

Згодна даных, мяцежнікі адступілі больш чым на 8 кілометраў. Як паведамляюць, мяцежнікі ўжо эвакуювалі Аморбіту.

Корэспандэнт газеты «Дэйлі геральд» у Більбаа, сьведчаючы, што кавалерыіскі атрад рэспубліканцаў увайшоў у Аморбіту, укавае, што наступленне грамадскіх войск у гарах Гвадарамы (на паўночны захад ад Мадрыда) садыянічала поспеху баскскіх войск, бо мяцежнікам прышлося перацінуць самалётны і баскскі фронт на абарону Сеговія. Рэспубліканцы ў часе праасоўвання захавалі шмат ваенных матэрыялаў. Мяцежнікі панеслі выключна цяжкія страты, у той час як страты рэспубліканцаў не перавышаюць 100 чалавек.

Каб, відав, яшчэ аясней паказалі чарговы этап герман-італьянскай палітыкі, фашысцкі друк аднаўляе напады на калектыву беспаспартнасці, на Савецкі Саюз, Францыю і Англію.

«Вурапа, — піша газета «Радзімне фашызта», — ніколі не была яшчэ ператворена такой крайняй небяспечнай вайны, як зараз, — вайны больш страшнай, чым тая, якая ўспыхнула 23 гады таму назад, бо сучасны супраціўнік пераўтварыўся ў астрай тых, якія прывялі да сусветнай вайны».

Газета напярэжчым тун укавае Англіі, што яе астраўное становішча не можа дапамагчы яе ад атакі такой зброі, як авіяцыя.

Гэты факт сведчыць аб тым, што тав. Успенская неаднаразова сур'ёзна і значна правераныя іспыткі.

ЗАГАДАЮ:

- 1) Наступніцы беларускай мовы 4-й мескай школы тав. Успенскай за выстаўленне вучням 10-га класа перавышаны апамак паставілі на від.
- 2) Указваў дырэктару 4-й мескай сярэдняй школы тав. Барышчэўска, што яна не забяспечыла на працягу вучэбнага года дастаткова і сістэматычнага катэдролу за работай выкладчыцкай школы, асабліва ў часе правядзення праверачных іспыткі.

НАРОУЛЯ. Калгасам Дзімідаўскага сельсавета распачалі масавую касбу баталій сенажаці. Калгаснікі калгасу «1-е мая», «Новы дубоў» і «Ударнік» ужо скасілі 82

гектараў сенажаці. Калгас «1-е мая» прыступіў да стававання сена.

Раніе сапраўнае праводзіць калгас «Беларускі баец». (БЭТА).

Прадстаўніком НК Асветы БССР на іспытках у 10-м класе 4-й мескай сярэдняй школы ўстаноўлена, што пры праверцы дыктоўкі на беларускай мове ў 10-м класе наступіла тав. Успенская пранікліва памылкі, што фактычна з'яўляецца перавышэннем апамак ведаў вучняў 10-га класа.

ЗАГАДАЮ:

- 1) Наступніцы беларускай мовы 4-й мескай школы тав. Успенскай за выстаўленне вучням 10-га класа перавышаны апамак паставілі на від.
- 2) Указваў дырэктару 4-й мескай сярэдняй школы тав. Барышчэўска, што яна не забяспечыла на працягу вучэбнага года дастаткова і сістэматычнага катэдролу за работай выкладчыцкай школы, асабліва ў часе правядзення праверачных іспыткі.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва



У калгасе «Звышленне», Пухавіцкага раёна, пачалася касба заліўных лугоў. НА ЗДЫМКУ: другая брыгада калгаса ў чэ перапынку чытае аб падвёдах вайны савецкіх герояў на Паўночным фронце.

РАСКОПКІ СТАРАДАЎНЯГА ГАРАДЗІШЧА

Калі горад Орджынікі-Кілегал, Заходняй рэспублікі, на ўзвышшы ляга берага ракі Давыда выдзіла велікіх суніаў (на плошчы каля 2000 квадратных метраў) раскопкі старадаўняга гарадзішча трапілі на III—VIII стагоддзі нашай эры. Раскопкі праводзілі спецыяльныя саветы сацыяльна-музея пад кіраўніцтвам дырэктара музея В. К. Калініна і пры ўдзеле археолага В. І. Гаруновой (Макава), Кавалені (Акадэміка навук БССР) і мясцовых краязнаўцаў.

Зараз ужо ўзрыта больш трыццаці квадратных метраў плошчы гарадзішча. Выяўлены астаткі некалькіх жылляў у выглядзе аямлінах ці поўнакрытых. Знойдзены астаткі старадаўніх пачы, якія служылі для плаці мясцовай мясцовай руды, а таксама знойдзены шпакі і жалезныя рэчы — палкі, нажнічкі і стрэл і інш. Гэта пазваляе на існаванне ў той час жалезнаабыдзіннай прамысловасці. Акрамя таго, існавала і медзенабыдзінная

прамысловасць, на што ўказваюць знаходкі маленькіх формачак для лішчя з бронзы браслету, шпількі і іншых прадметаў упрыгожання.

Медзь, як вядома, у гэтых месцах адсутнічае. Прысутнасць медзі ўказвае на дастатку яе ў Паўднёвай Украіне і краінах Заходняй Еўропы, што сведчыць аб шырокім развіцці ў той час абмену.

У вайсковыя выпадкі знаходзіліся калікі дзікіх жывёл — ласа, мядзведзя, бобра, лісіцы і гатніх — калі, быка, сабагі. Знаходкі касцей жывёл сведчаць аб шырокім развіцці паліваўня і земляробства. Вельмі многа знойдзена тараканкаў глінянай (ручнай лепкі) посуду, а таксама гліняных шароў, якія служылі грузамі для рыбных сідзей.

Раскопкі даюць багаты матэрыял для ўсталявання агульнага малюнку жыцця рэлігія грамадства на стады яго развіцця.

Н. В.

СВАВОЛЬСТВА СТАРШЫНІ СЕЛЬСОВАТА

Аднаасобнікі вёскі Навасёлка, Барыскага раёна, па дазволу старшынні Гітэскага сельсавета Гіро, пашыраюць прымаючы ўдзелі, адразаючы сабе зямлю калгасам імя Будзёнага, якая замаганая актам на вечнае карыстанне за калгас.

Праўленне калгаса некалькі раз звачалася ў райсамадзель і райвыканком, але не данушчы самавольнага захопу калгаснай зямлі, але ніякіх мер не было прынята.

У вёсцы Навасёлкі налічваецца 120 г. паларак, а зямлі ў калгасе ўстаі 56 г. бо шасці аднаасобніцкаў плошчы прымаючы ўдзелі перавышае 0,50—0,60 гектараў ў сельсавета прымаючы ўдзелі аднаасобніцкаў зямля на 0,03 гектара. Сталіны сельсавета Гіро адкрыта дапамагалі аднаасобнікам захватваць калгасную зямлю.

Пры такім, у дазволу савецкіх «гітэска» старшынні сельсавета і яго прама дапамагалі аднаасобнікі захватваць 18 гектараў калгаснай зямлі; пачыў сваю жыву на калгаснай сенажаці, што прынесла калгасу вялікую шкоду.

В. ЧМЭЗА.

Старшынні калгаса імя Будзёнага

КРОС У КАЛГАСЕ

У калгасе «Чырвоныя Скарынічы» Менскага раёна, гэтым днём быў праведзены крос для фізкультурнікаў калгаснага раёна. На старт выйшла звыш 60 беларускіх і яночым забегу на 500 метраў першы фінішаваў калгаснік Харытановіч (ка гас «Чырвоныя Скарынічы») — 1 мін. 50 сек. Калгаснік тав. калгаса т. Баравікаў дэпшы рэзультат — 1 т. 15 м. 30 сек. — 3 мін. 31 сек. Вучаль 25 м. 30 сек. Івановіч першы месца ў бе на 500 метраў — 1 мін. 36 сек. Вучальні Прылуцкай пачыноўнай сярэдняй школы Вальковіч за 55 сек. прабега 250 метраў.

Каманднае прышчэпаванне выйграў калгас «Чырвоныя Скарынічы» і Гарадзішчэнская пачыноўная сярэдняй школы. І кросе прысутнічала шмат калгаснікаў калгасніц сельсаветаўскай асветы «Чырвоныя Скарынічы» і многіх суседніх калгаснаў.

Апаны рэдактар Д. В. ЮРНОУ.

СЕНАКОС

ПРЫМІТ. Калгасам Дзімідаўскага сельсавета распачалі масавую касбу баталій сенажаці. Калгаснікі калгасу «1-е мая», «Новы дубоў» і «Ударнік» ужо скасілі 82 гектараў сенажаці. Калгас «1-е мая» прыступіў да стававання сена.

Раніе сапраўнае праводзіць калгас «Беларускі баец». (БЭТА).

Тэлеграма тав. Дзімітрава старшынні Выканкома Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала Дэ-Брукеру

Тав. Дзімітраў адправіў старшынні Выканкома Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала дэ-Брукеру ў Брусель наступную тэлеграму:

«Мы атрымалі з Валенсіі зварот сацыялістычнай партыі, камуністычнай партыі і ўсеагульнага рабочага саюза Іспаніі з прапановай аб сумесных дзеяннях міжнародных рабочых арганізацый у абарону іспанскага народу, які падвергся нападзе германскага і італьянскага фашызма. Думаем, што вы таксама атрымалі ўжо гэты зварот. У сувязі з гэтым мы даводзім да вашага ведама, што мы цалкам згодны з прапановай іспанскіх таварышоў і цалкам падтрымаем іх ініцыятыву».

Мы са свайго боку прапануем старшынні сумесную кантратную камісію ўсёх іх ініцыятываў (Камуністычнага Інтэрнацыянала, Сацыялістычнага Рабочага Інтэрнацыянала і міжнароднага аб'яднання профсаюзаў) для міжнароднага звышства дзеяння супроць вайны і інтэрвенцыі Германіі і Італіі ў Іспаніі. Мы гатовы абмеркаваць любыя прапановы з вашага боку, як і з боку міжнароднага аб'яднання профсаюзаў, у справе абароны іспанскага народу.

Ад імя Вышэйшага Камітэта Камуністычнага Інтэрнацыянала генеральны сакратар Г. ДЗІМІТРАЎ».

ГЕРМАНСКІ ВАЕННЫ МІНІСТР БЛОМБЕРГ У РЫМЕ

РЫМ (сталіца Італіі), 3 чэрвеня (БЭТА). Прыбыўшы ўчыра ў Рым германскі ваенны міністр Бломберг быў сустрэты галоўнага ўрада Мусаліні і міністрам замежных спраў Чыано.

Учыра-ж Бломберг быў прыняты каралём, а вечарам меў больш чым гадзіную гутарку з Мусаліні, у якой прымаў ухвалу і Чыано.

Як адзначаюць у італьянскіх палітычных колах, у гутарцы «было закранута таксама іспанскае пытанне».

У гэтай сувязі лікава ўказанне газеты «Джорнале д'Італія», што перагаворы Бломберга будуць мець перш за ўсё ваенны характар і што яны прывядуць «да прамога кантакта паміж арміямі абодвух краін».

Каб, відав, яшчэ аясней паказалі чарговы этап герман-італьянскай палітыкі, фашысцкі друк аднаўляе напады на калектыву беспаспартнасці, на Савецкі Саюз, Францыю і Англію.

«Вурапа, — піша газета «Радзімне фашызта», — ніколі не была яшчэ ператворена такой крайняй небяспечнай вайны, як зараз, — вайны больш страшнай, чым тая, якая ўспыхнула 23 гады таму назад, бо сучасны супраціўнік пераўтварыўся ў астрай тых, якія прывялі да сусветнай вайны».

Газета напярэжчым тун укавае Англіі, што яе астраўное становішча не можа дапамагчы яе ад атакі такой зброі, як авіяцыя.

Гэты факт сведчыць аб тым, што тав. Успенская неаднаразова сур'ёзна і значна правераныя іспыткі.

ЗАГАДАЮ:

- 1) Наступніцы беларускай мовы 4-й мескай школы тав. Успенскай за выстаўленне вучням 10-га класа перавышаны апамак паставілі на від.
- 2) Указваў дырэктару 4-й мескай сярэдняй школы тав. Барышчэўска, што яна не забяспечыла на працягу вучэбнага года дастаткова і сістэматычнага катэдролу за работай выкладчыцкай школы, асабліва ў часе правядзення праверачных іспыткі.

НАРОУЛЯ. Калгасам Дзімідаўскага сельсавета распачалі масавую касбу баталій сенажаці. Калгаснікі калгасу «1-е мая», «Новы дубоў» і «Ударнік» ужо скасілі 82

гектараў сенажаці. Калгас «1-е мая» прыступіў да стававання сена.

Раніе сапраўнае праводзіць калгас «Беларускі баец». (БЭТА).

Прадстаўніком НК Асветы БССР на іспытках у 10-м класе 4-й мескай сярэдняй школы ўстаноўлена, што пры праверцы дыктоўкі на беларускай мове ў 10-м класе наступіла тав. Успенская пранікліва памылкі, што фактычна з'яўляецца перавышэннем апамак ведаў вучняў 10-га класа.

ЗАГАДАЮ:

- 1) Наступніцы беларускай мовы 4-й мескай школы тав. Успенскай за выстаўленне вучням 10-га класа перавышаны апамак паставілі на від.
- 2) Указваў дырэктару 4-й мескай сярэдняй школы тав. Барышчэўска, што яна не забяспечыла на працягу вучэбнага года дастаткова і сістэматычнага катэдролу за работай выкладчыцкай школы, асабліва ў часе правядзення праверачных іспыткі.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 3 чэрвеня (БЭТА). Як паведамае агенства Гавас з Більбаа, на працягу сарака і красавіка гэтага года на пазіцыі рэспубліканскіх войск на паўночным фронце перайшло 1957 салдат з войск мяцежнікаў і 1427 чалавек грамадзянскага насельніцтва

МАСАВАЕ ДЗЕРТЫРСТВА З ВОЙСК МЯЦЕЖНІКАЎ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 3 чэрвеня (БЭТА). Газеты паведамляюць, што на паўднёвым фронце адбываецца масавае дзертывства салдат мяцежнікаў. Нягледзячы на рэспубліканцаў пераймаюць рота ў поўным складзе. У другой роте салдаты паўсталі і перайшлі да афіцэраў.

За 10 дзён на цэнтравым фронце да рэспубліканцаў перайшло 102 салдаты.

СЕННЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО:

Мясце. Двар. БЕЛДЗЯРЖЭАТР
Яўрск. театр ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Абан. № 56.
ФЛОРА ГОСА

Пампнічанне БЕЛДЗЯРЖЭАТРА
Масце. Двар. БЕЛДЗЯРЖЭАТР
Яўрск. театр ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Абан. № 56.
ФЛОРА ГОСА

Гукавы кіноапарат «Чырвоныя вяршы»
«ВОЗВРАЦЕННЕ МАКСИМА»

Дзіцячы гукавы кіноапарат
АВ-ГУЛЬ

Гукавы кіноапарат «Пролетарыя»
«ЖАНІЦЫ» (па Гоголю)
на лятэй астрадзе — джаз-оркестр

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянал»
АГНІ ВІЛКАГА ГОРАДА

Гукавы кіноапарат «Спартыя»
ЮНАСЦЬ ПАРТА

ДЗЯРЖЫЦЬ
(Сад імя Горькага,
Тэл. 22-725).

СЕННЯ 5 чэрвеня —
вядлікае цыравое прадстаўленне ў трох аддзяленнях.

Лішчыя асабнікі, замежныя нумары і аўтэнтычныя.
Пачатак у 9 г. вечара. Каса — з 12 да 2 і з 5 да 10 г. веч.

Прапанова зацікавіць на сталыя месцы са сядзкі.

Зручэнне круглая пачатак чынома ДЭУ № 713 саюза шасцінага будаўніцтва. Лішчыя несапраўдныя.

РАДЫІПЕРАДАЧЫ НА 5 ЧЭРВЕНЯ:
8.30 — «Апавістка паведамленняў», 10.05 — «Інтэрв'ю», 17 — перадача для дзяцей, 18.30 — вядлікае партучоўе, 19.15 — «Інтэрв'ю», 19.45 — перадача з Вітэбска, 23 — «Апавістка паведамленняў», 23.15 — перадача на польскай мове.

М